

УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

На 1 год — 90 к.; на 3 м-цы — 2 р. 50 к.; на 6 м-ца — 5 р.; на 1 год — 9 р. 75 к.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:

За кожную нумарат (пазля тэсту) — 60 кап. Іншагародніе — 1 р. Часова тэсту ў два разы даражэй, пры шматразовым друкаванні — адна на годзе.

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантор:

1) Рэдакцыя прымае ад 11—1 гадз. дзённага тэлефон № 10-71. 2) Скартатар рэдакцыі — ад 12 да 2-ае гадзіны дзённага тэлефон № 6-19. 3) Начальнік рэдакцыі (друкарня) ад 6 гадз. веч. тэл. № 6-42.

ЧАЦЬВЕР, 17 СТУДЗЕНЯ

1929 г.

№ 13 (3121)

Кожны асобнага нумару кошта 5 кап.

Год выданьня дванаццаты.

Пленум ЦК КП(б)Б

Пленум ЦК КП(б)Б склікаецца на 19-га студзеня 1929 г. з наступнай паведамленьня днём:

1. Аб пяцігадовым пляне разьвіцьця народнае гаспадаркі ў БССР, дакл. т. т. Галадзед і Каркін.
 2. Аб рэгуляваньні росту партыі дакл. тав. Васілювіч.
 3. Аб ходзе перавыбару саветаў, дакл. т. Хацкевіч.
- Сакратар ЦК КП(б)Б **ГАМАРНІК.**

Да выбараў у гарадзкія саветы

У некаторых гарадох Беларусі пачалася, а ў некаторых пачынаецца ў бліжэйшыя дні справаздачная кампанія гарадзкіх саветаў.

Яна адкрывае сабой непасрэды выбары ў саветы і павінна мабілізаваць увагу рабочых да работы гарадзкіх саветаў, да выяўленьня недахопаў, якія ёсць, да вылучэньня ў саветы новых пластоў рабочых і г. д.

У вырашэньні тых вялікіх задач у сацыялістычным будаўніцтве, якія паставіла партыя, павінны ўдзельнічаць самыя шырокія масы рабочых.

Бяз гэтай увагі немагчыма паспяхова вырашыць гэтыя задачы.

Актыўнасьць варожых нам элементаў, іх супраціўленьне нашаму сацыялістычнаму іступленьню, імяненне з боку ворага выкарыстаньні нашы цяжкасьці — усё гэта патрабуе асаблівай увагі, асаблівай чупасьці, асаблівай кіласвай выразнасьці ва ўсёй нашай рабоце.


Апошніе можа быць дасягнута толькі пры ўдзеле ў будаўніцтве самых шырокіх пластоў рабочае кіласы, пры рагорнутай самакритыцы недахопаў нашай работы, пры істайлівым выпраўленьні іх.

За гарадзкімі саветамі забяспечана кіруючая роля ў справе гаспадарчага і культурнага будаўніцтва гарадоў.

Пры тых правах, якія маюць гарадзкія саветы, яны павінны быць сапраўдымі цэнтрамі гаспадарчага і культурнага жыцьця пралетарскага гараду.

Надзвычайна важна, каб справаздачная кампанія выявіла, ці сапраўды той ці іншы гарадзкі савет зьяўляецца такім цэнтрам, каб яна высунула рад практычных жыцьцёвых прапановаў аб палепшэньні работы гарадзкіх саветаў, іх сацыялі, каб яны поўнасьцю ажыццэлілі правэру дзейнасьці саветаў, выразнасьці кіласвай лініі і г. д.

Кожны сход на прадпрыемстве, ва ўстанове, арганізацыі пры абгаворэньні дзейнасьці свайго дэпутата (пры справаздачы гарадзкіх саветаў) можа шмат унесці новага, практычнага, вэлавага ў працу гарадзкіх саветаў.



Польшча адказвае на ноту СССР.

Польшча рыхтуе адказ на 2-ую савецкую ноту

Паведамленьне польскага міністэрства замежных спраў **ВАРШАВА, 15.** Які паведамляе польскае міністэрства замежных спраў, польскі адказ на другую савецкую ноту будзе гату ўжо заўтра.

Адносіны Румыніі да мірных прапановаў СССР

ВЕНА, 15. Па вестках з Бухарэсту, на учарашнім пасяджэньні румынскай палаты дэпутатаў міністр замежных спраў Міранэску адказаў на запытаньні аб адносінах Румыніі да мірнай прапановы савецкага Ураду.

Міранэску заявіў, што польскі ўрад прасіў Румынію тэрмінова паведаміць аб адносінах румынскага Ураду да савецкай прапановы. 3-га студзеня Румынія паслала Польшчы адказ, які пакуль што ня можа быць агалошаны.

Аднак, ужо зараз можна адзначыць наступнае:

1. Румынская нота спатнана Польшчай з задавальненьнем, 2-е. Погляды Польшчы і Румыніі па гэтым пытаньні ўзгоднены і 3-е. Адказ Польшчы савецкаму ўраду грунтуецца на тых жа падставах, што і адказ Румыніі Польшчы.

Францускія гарнякі парашылі змагацца да поўнае перамогі

ПАРЫЖ, 15. Учора адбылася дэлеганцкая канфэрэнцыя францускіх горнарабочых басэйну Гар. У канфэрэнцыі ўдзельнічала каля 300 дэлегатаў, якія прадстаўляюць 15.000 гарнякоў. Канфэрэнцыя аднагалосна выказалася за працяг

Пілсудзкі зноў здэкеуецца над соймам

Інцыдэнт у бюджэтнай камісіі сойму „Лепш адкрытая дыктатура, чым скрытая паўдыктатура“.

ВАРШАВА, 15. На сёняшнім пасяджэньні бюджэтнай камісіі польскага сойму, па якім пачалося абгаворэньне бюджэту вайсковага міністэрства, меў месца наступны інцыдэнт. На пасяджэньне ня толькі ня прыбыў сам вайсковы міністр Пілсудзкі, але ня быў прысланы нават яго намесьнік.

Дакладчык па бюджэту вайсковага міністэрства Касыцякоўскі зрабіў па даручэньню Пілсудзкага паведамленьне аб тым, што Пілсудзкі ня лічыў магчымым прыслаць на яго-небудзь з сваіх афіцэраў на пасяджэньне камісіі, боючыся, што іх там пакрыўдзяць, а ў гэтым выпадку яны прымушаны будзь, у якасьці афіцэраў, рэзка

За зьнявагу прамыслоўцаў

ВАРШАВА, 15. Міравы суд 10-га вучастку ў Варшаве разглядае скаргу саюзу цукрапрамыслоўцаў супроць рэдактара газэты „Роботнік“, які зьявіўся на прамысловым вечэру аб іх адносінах з ангельскімі імпартэрамі і потым адмовіўся зьявіцца ў аб'яўленьне. Суд засудзіў рэдактара „Роботнік“ на 100 золотых штрафу і абавязаў зьявіцца ў аб'яўленьне над пагрозай канфіскацыі газэты. („Газ. Варш.“).

Дэлегацыі зьявляюць тон

ВАРШАВА, 15. Скартатар „Роботнік“ адмовіўся ад сваёй перапачатковай дэмаксымацыйнай пазыцыі ў адносінах да савецкай мірнай прапановы (відавочна, над улікам пэўнагаднага ўражаньня, зробленага на масы).

„Роботнік“ панадае на „Глос Правды“ (орган пілсудзкіцаў), які раіў

Завоі на чыгунках і катастрофы

ВІЛЬНЯ, 15. З прычыны вялікіх завадэй стрыманы рух цягнікоў на лініях Львоў—Падгайцы, Гарнопаль—Ланаўка, Саліжанка—Крыстынопаль і Радэхуа—Стаянаў. На лініі Гарнопаль—Збараж адані цягнік уграду ў сьнезе. Пры яго адкапваньні паравоз перавярнуўся. 14 студзеня ў Варшаўскай акрузе, недалёка ад Ракіціцы, пасажырскі цягнік наскочыў на таварны. Некалькі вагонаў адышло з рэйкаў. У той-жа дзень на лініі Львоў—Саліжанка ўграду ў сьнезе таварны цягнік. На выратаваньне яго быў высланы пасажырскі цягнік. Не чакаючы яго прыходу, машыністы таварнага цягніку адцяпіў паравоз і паехаў. На паўдарозе ён стыкнуўся з высланым на дапамогу пасажырскім цягніком. У выніку — забіты машыністы пасажырскага цягніку і двое качагараў, а на таварным цягніку забіта двое памочнікаў качагараў і загадчык станцыі. З пасажыраў паранена чачьвер. („Сл.“).

Камсамольскі і піянерскі рух у Мэксцыцы



НА ЗДЫМКУ: камсамолька зрае народныя песні ў вэсці

Чуткі аб адрачэньні Аманулы-хана ад прастола

Паўстанцы прарвалі фронт і наступаюць на Кабул

Ангельская місія кіруе паўстанцамі

ЛЕНДАН, 16. Агенцтва Рэйтэр паведаміла з Пэшававу: у пагранічнай паласе ходзяць упартыя чуткі, што Аманула-хан адраецца ад прастола на карысьць свайго свайго брата прынца Інаптулы і на самалеце выляцець з Кабулу ў Кандагар.

Гэтае-ж агенцтва падае, што ў ўтарэтэтных нолах Лендану адрачэньне Аманулы-хана пацьвярджаецца.

ТЭРМЭЗ, 15. (Каля аўганскай граніцы). Па атрыманьні тут вестнак наступленьне паўстанцаў па Чары-

Масавыя рабочыя дэманстрацыі па ўсёй Мэксцыцы

Рабочыя Мэксцыкі пратэстуюць супроць забойства імпэрыялістымі лідэра мэксцыканскай кампарты Мэлья

МЭКСЫКО, 15. У зьвязку з забойствам Хуліё-Мэлья, члена ЦК мэксцыканскай кампарты, па ўсёй Мэксцыцы адбываюцца масавыя дэманстрацыі пратэсту. У Вэра-Круцы рабочыя і студэнты дэманстравалі перад будынкамі консульстваў Кубы і ПАЗШ. Абодва будынкі зачынены і ўзмоцнена ахоўваюцца паліцыяй. У Монтэрэй рабочыя ў часе дэманстрацыі плялі «інтэрнацыяналы» з рэдоў дэманстрацыйна ўвесь час раздваліся воплёчы «дэду імпэрыялізм лініі».

Прэзыдэнт Пэртэо Хіль выдаў загад аб стараным расьсьледаваньні забойства Мэлья; адначасова ўрад дазволіў «лізе расьсьледаемых рабочых», сакратаром якой быў Мэлья, і МОПР-у вэсці самастойнае расьсьледаваньне. (ТАСС).

МЭКСЫКО, 15. Мэксцыканская паліцыя, каб выгарадзіць кубінекіх забойцаў, павяла расьсьледаваньне справы аб забойстве Мэлья па фальшывым шляху. Паліцыя абвінавачвае некую Мадоні, якая знаходзілася ў момант забойства разам з Мэлья (Паліцыя прабуе даведацца, што рэвалюцэр, з якога застрэляны Мэлья, раней падаеў Мадоні). У торадае адкрыта гавораць, што кубінекі пасланьнік падкупіў начальніка патаемнай паліцыі.

Амэрыканскі сэнатарыфікаваў пакт Кэлэга

НАЧНОЕ РАДЫЕ

Аманула-хан адраецца ад прастола

ЛЕНДАН, 16. Па паведамленьні агенцтва «Рэйтэр», падышах Аманула-хан адраецца ад прастола на карысьць свайго брата Інаптулы, які мае давер'е духавенства.

Напярэдадні адрачэньня ад прастола, у ваколіцах Кабула адбываліся працяжныя бойкі, галоўныя стратэгічныя вучасткі якога былі заняты паўстанцамі.

Учора Аманула знаходзіўся яшчэ ў Кабуле.

(Падрабязнасьці будзь зьмешчаны ў заўтрашнім нумары «Звязды»).

Супроць прыгнечанья колёніяльных народаў

Адкрыцьцё сэсіі выканнаму лігі барацьбы з імпэрыялізмам

АНГЕЛЬСКІМ ДЭЛЕГАТАМ ЗАВАРОНЭНЫ ПРАЕЗД ПРАЗ БЭЛЬГІЮ Латы-імпэрыялісцкі рух у Італіскай Амэрыцы ахэплівае ўсё большыя пласты насельніцтва

БЭРЛІН, 15. Перш чым сэсія выканнаму анты-імпэрыялісцкай лігі ў Кельне перайшла да парады дню, выдатныя члены лігі ад імя выканнаму лігі віталі дэлегаты саветы прафэсараў ня толькі ня прадстаўніцу 12 мільёнаў арганізаваных працоўных СССР, але таюсама ня прадстаўніцу ўсіх працоўных Савецкага Саюзу адзінай краіны, дзе нацыянальнае пытаньне поўнасьцю вырашана рэвалюцыяй. Потым сэсія заслухала даклад праф. Гольдшміда аб стане анты-імпэрыялісцкага руху ў краінах Італіскай Амэрыкі. Дакаладчык падаў малюна бурнага ўіараненьня капіталу Злучаных Штатаў у пасобныя краіны Італіскай Амэрыкі. Па словах какладчына, Англія ў краінах Італіскай Амэрыкі адархнута на абарончыя пазыцыі: канфлікт паміж Балівіяй і Парагваем узнік вынічна ў выніку антаганізму паміж імпэрыялізмам Англіі і Злучаных Штатаў, які няўхільна павінен прывесці да больш значных сутычак. Анты-імпэрыялісцкі рух



дзеловага ў працу гаспадарства, зьявіўся тыя канкрэтныя прычыны, якія перашкаджалі гэтай іншай галіне працы.

Па тых першых вестках, якія мы маем, можна ўжо сказаць, што на буйных прадпрыемствах справядліва кампанія праходзіць пры амаль цагалюнай лямцы, пры высокай актыўнасці рабочых, пры неадпаведнай дзелавой прытэні недахопу нашай працы.

Наогул, у тых месцах, дзе праведзена сур'езная папярэдняя работа з боку партыйных і прафесіянальных арганізацый па падрыхтоўцы кампаніі, і якая на сходы, і актыўнасць выбаршчыкаў знаходзяцца на належнай вышыні.

Наадварот, у тых месцах, дзе гэтай важнейшай кампаніі адносіцца як да «звычайнай», са звычайным «прахладцам» — справядліва кампанія праходзіць ня так, як трэба (у Гомелі — першыя дні справядліва кампаніі, у Рэчыцы і сярод арганізаванага насельніцтва).

Справядліва кампанія буйнейшага па значэнні гаспадарства Беларусі — Менскага пачынаецца ўжо 20-га студзеня, г. зн. праз некалькі дзён.

Між тым, тэмп падрыхтоўкі да яе на месцах (прадпрыемствах, установах і г. д.) вельмі і вельмі павольны, зусім не адпавядаючы значэнню кампаніі.

Трэба, каб уся наша грамадзкая сфера зразумела важнасць кампаніі і рыхтавалася да яе як след, трэба дабіцца значнага ўзмацнення кіраўніцтва падрыхтоўчай кампаніі з боку райкомаў, партыянаў.

У выніку добра праведзеных справядліва кампаніі і падрыхтоўкі да іх мы атрымаем патрэбны нам палітычны і практычны эфект, які будзе заключацца ў палепшэнні работы саветаў, ва ўцягванні новых тысяч рабочых у наспраднае кіраванне краінай і ва ўзмацненні нашага сацыялістычнага наступлення.

У выніку добра праведзеных справядліва кампаніі і падрыхтоўкі да іх мы атрымаем патрэбны нам палітычны і практычны эфект, які будзе заключацца ў палепшэнні работы саветаў, ва ўцягванні новых тысяч рабочых у наспраднае кіраванне краінай і ва ўзмацненні нашага сацыялістычнага наступлення.

Узнагарода за працу... Францыя прадастаўляе пазыку Румыніі

ПАРЫЖ, 15. Учора французскі прэм'ер Пуанкаре прыняў румынскага міністра фінансаў Папавіні, які ў якасці прадстаўніка новага румынскага ўрада аднавіў перагаворы з французскім урадам і з групай французскіх банкаў аб прадастаўленні Румыніі пазыкі для стабілізацыі валюты.

Як паведамляюць газеты, пазыка будзе забяспечана важнейшымі прыбыткамі румынскага бюджэту. (ТАСС).

Як вядома, апошняга з'ява ўрада ў Румыніі адбылася пры бліжэйшым удзеле Францыі і Англіі, якія абяцалі прадаставіць пазыку новаму румынскаму ўраду ўзамен за рад ільгот замежнаму капіталу. (ТАСС).

Францускі імперыялізм будзе новыя крэйсэры і падводныя лодкі

ПАРЫЖ, 15. Агенцтва Гаваз дэвэдамляе: галасамі ўсіх партый супроць камуністычных і сацыялістычных палацкі дэпутатаў дазволіла ўраду ажыццявіць другую частку суднабудуўчай праграмы. Гэта частка праграмы прадугледжвае набудову аднаго крэйсэра, 6 контр-мінансцаў, 6 падводных лодак, адной падводнай лодкі для устаноўкі мін і двух пасыльных суднаў.

Нагалосна выказалася за прадзастаўку да поўнае перамогі.

Адзін з дэлегатаў-рэфармістых прапагандаў зьявіўся да міністра працы Лушэра з просьбай аб пасярэдніцтве, але гэта прапанова была аднагалосна адхілена.

У часе спрэчак на канферэнцыі члены забастовачнага камітэту заклікалі, што рабочыя прадастаўнікі ў палаце дэпутатаў павінны дамагацца, каб з раёну забастоўкі была выведзена жандармерыя, каб урад прымусяў вугляпрамысловай пачаць перагаворы з забастовачым камітэтам, каб павышэнне зарплат было праведзена ў заканадаўчым парадку і каб усе дэпутаты палаты зрабілі адлічэнні ў разьмеры пачаў павышанай дэпутатскай пэнсіі на карысьць бастуючых.

У басейне Авэйрон адбыліся шматлікія дэмастрацыі горнарабочых.

У басейне Авэйрон адбыліся шматлікія дэмастрацыі горнарабочых.

У басейне Авэйрон адбыліся шматлікія дэмастрацыі горнарабочых.

Трацкізм скаціўся да форменнай контр-рэвалюцыі

Прымірэнства да правага ўхілу ўзмацняе трацкізм

Тав. Яраслаўскі аб недахопах пазыкі на ідэалёгічным фронце

МАСКВА, 16. Цэнтральным месцам пасаджэння Баўманскай райпартканферэнцыі 15 студзеня было выступленне т. Яраслаўскага.

Прамоўца спыніўся на разьме недахопаў у ідэалёгічнай працы партыі. На гэтым фронце мы бачым барацьбу са шматлікімі праціўнікамі — трацкістамі, сэктантамі і правымі групамі. Тав. Яраслаўскі на разьме прыкладаў паказвае, як мы аказаліся недастаткова падрыхтаванымі для гэтай барацьбы, не давалі патрэбнага адпору. Як на прыклад слабасці падрыхтоўкі з нашага боку тав. Яраслаўскі ўказаў на калдагаворную кампанію. Спыняючыся на барацьбе з трацкізмам, ён гаворыць: «Гэты фронт мы выкрылі, але паслабляць барацьбу з трацкізмам нельга. Да трацкіства ідуць былыя партыйныя людзі, скарочаныя, а іншы раз і моладзь, бачачы ў ім нешта гэтага. Мы павінны паказаць, што трацкізм скаціўся да форменнай контр-рэвалюцыі, і дапамагчы маласьведомым вырвацца з-пад яго ўплыву».

— Трэба сказаць, — гаварыў дэлегат т. Яраслаўскі, — што ўсялякія прымірэнскія адносіны да правага ўхілу ўзмацняюць трацкізм.

Зазначыўшы на патрэбнасці самай энэргічнай барацьбы з правымі, т. Яраслаўскі перайшоў да пытання аб уплыве царкоўнікаў і сэктантаў. Тут тав. Яраслаўскі, паміж іншым, зьявіў увагу канферэнцыі на такое агіднае зьявішча, як аддача гандлёвых і іншых бізуюмоўна прыгодных для жыцця памішканьняў пад малітвенныя дамы.

Заключыў т. Яраслаўскі сваё выступленне зазначэннем на недастатковасць пралетарскіх кадраў у нашых партарганізацыях, на адсталасць нашых радавых мас, што ставіць пад пагрозу выкананне лістападаўскай рэвалюцыі аб складзе партыі

най прапагандае і барацьбе за чыста-сортнае насенне, за раньняе ўзворваньне палёў, за машынарыянальныя плоншчы, за поўнае скарыстаньне машын і за калектыўнае правядзеньне ўсіх мерапрыемстваў, якія вядуць да павышэння ўраджаю. (ТАСС).

Камсамол выступае ва ўсесаюзна паход за ўрадавай

МАСКВА, 16. ЦК УсеЛКСМ зьявіўся да ўсіх арганізацый камсамолу ў лісьце, у якім зазначаецца, што 16-га лютага камсамол павінен выступіць ва ўсесаюзна паход за ўрадавай. Наход гэты будзе цэнтральна аж да вясеньняга сьвята ўраджаю і будзе заключацца ва ўсмер-

Румынія набірае лічцыца з настраямі Англіі.

(З румынскай газэты).



Румыніі „най-вельмі“

Японія рыхтуе новую крываваю лязню ў Кітаі

Японскія імперыялістыя ўстры-важкіны ростам анты-японскага руху ў Кітаі

ТОКІО, 15. Учора адбылася канферэнцыя ўрадавай партыі Сэн Ю-кай. На канферэнцыі міністр земляробства Яма Мота ў рознай форме аб'явіў наватваў накініскі ўрад у падтрыманьні анты-японскага руху ў Кітаі. Яма Мота дамагаўся хуткага і рашучага выступленьня японскага ўрада на кітайскім пытаньні.

ТОКІО, 15. На паведамленьне газэты «Дэй-дэй» японскі консул у Нахіе Ока Мота папярэдзіў накініскі ўрад, што ў выпадку анты-японскіх выступленьняў у Ханькоу Японія прадырне адпаведныя крокі самабароны.

ТОКІО, 15. Японскі друк адзначае, што ў японскіх палітычных колах усё больш узмацняецца перакананасць у неабходнасці ўжываць энэргічных мер у адносінах да Кітаю. Блізка да міністэрства замежных спраў «Дыпламатык Рэвью» у перадавым артыкуле заклікае, што кітай вядзе вайну супроць Японіі. «Анты-кітайскія пацуды Японіі» — гэта газэта, — моцна выліцца ў выглядзе выбуху, калі зробіцца ясным, што надзея на палепшаньне становішча больш няма і што Японія прымушана зьявіцца да рашучых мер».

ТОКІО, 15. Па вестках агенцтва Сім-Бун Рэнга, сёння адбылася пасаджэньне кабінэту, на якім абгаворвалася становішча ў Ханькоу. Прэм'ер Танака абвергнуў туды аб тым, што быццам мае быць зьмяшчэнне лік акупацыйных войск у Шаньдуні.

ТОКІО, 15. Па вестках агенцтва Сім-Бун Рэнга, сёння адбылася пасаджэньне кабінэту, на якім абгаворвалася становішча ў Ханькоу. Прэм'ер Танака абвергнуў туды аб тым, што быццам мае быць зьмяшчэнне лік акупацыйных войск у Шаньдуні.

ТОКІО, 15. Па вестках агенцтва Сім-Бун Рэнга, сёння адбылася пасаджэньне кабінэту, на якім абгаворвалася становішча ў Ханькоу. Прэм'ер Танака абвергнуў туды аб тым, што быццам мае быць зьмяшчэнне лік акупацыйных войск у Шаньдуні.

ПА САВЕЦКІМ САЮЗЕ

Нямецкія вучоныя варочаюцца ў Бэрлін. Мы пакідаем СССР з пачуцьцём самага глыбокага задаваленьня

МАСКВА. Перад ад'ездам у Бэрлін старшыня нямецкай вучонай дэлегацыі праф. Мілер у тугорцы з супрацоўнікамі ТАСС заклікаў наступнае:

— Мы пакідаем СССР з пачуцьцём глыбокага задаваленьня. Нам быў тут аказаны самы сардэчны прыём, як савецкім урадам, так грамадзкімі і навуковымі арганізацыямі Масквы.

Нас здзіўлялі разьмеры тэй навуковай работы ва ўсім галіна ведаў, якась выдзеньца ў вышэйшых школах, інстытутах і лябараторыях вашай краіны. Навуковы-дасьледчыя інстытуты, якія мы наведалі, з вялікім посьпехам працуюць над рэалізацыяй практычнай, што высюваецца прамысловасцю і ўсёй наогул народнай гаспадаркай краіны. У Маскве мы заўважым дасягненні адносіны, якія, як мы спадзяемся, у далейшым стануць яшчэ больш прымальнымі з узаемнай карысьцю для СССР і Нямеччыны.



НА ЗДЫМКУ: пачуцьцём самага глыбокага задаваленьня

карскай даліне з поўначы на Кабул рэвалюцыя. Урадавыя войскі былі зьбіты з пазыцыяў каля перазалу Хаір-хана і адступілі на Кабул. Прамы фронт у Хаір-хана адкрывае паўстанцам дарогу на Кабул.

ТЭРМЭЗ, 15. Перагаворы з паўстанцамі ў Джэла-Абадзе, ня гледзячы на цэлы рад уступак з боку ўрада, закончыліся бязвынікова. Ёшчэйшае духавенства працягвае дамагацца адрачэньня Аманулы.

Вывытляецца характэрная дэталера перагавораў. Паўстанцы, не дэверваючы Аманулу, які падпісаў загад аб уступках, высунулі патрабаваньне, каб выкананьне загаду было гэрантавана ангельскай місіяй у Кабуле.

ТАШКЕНТ, 15. У ноч з 13 на 14 студзеня радыё-сувязь з Кабулам перарвана. З прычыны сьнегападу з Кабулам таксама няма нікалькі дзён.

НЬЮ-ЁРК, 15. Як паведамляюць з Вашынгтона, сьнят Злучаных Штатаў ратыфікаваў пакт Кзлэга.

У ЛІТВЕ Зьезды апазыцыйных партый

ВІЛЬНЯ, 15. У нядаўна 13 студзеня ў Коўні адбыліся зьезды лядзіннікаў і сацыял-дэмакратаў. У зьездзе лядзіннікаў прымаля ўдзел больш 100 дэлегатаў, у тым ліку 6 прэзыдэнт Літвы Грыніўс і 6 старшыня ўраду Сьляжэвічюс. Грыніўс у сваёй прамове азначыў, што падзеі 17 сьнежня 1920 г. былі катастрофай для Літвы. Зьезд паставіў пратэставаць супроць наскіканьня сойма, супроць гандлёвае ўмовы з Нямеччынаю, супроць канкардату з Ватыканам, супроць саюзу з Італіяй і заняцтва адносінаў з прыбалтыцкімі суседзямі.

Зьезд сацыял-дэмакратаў сабраў каля 30 дэлегатаў. Старшыня ЦК інжынер Кайрыс заявіў, што з 200 мясцовых арганізацый літоўскае сац-дэмакратыі засталася менш 100, а рэшт ка закрыта паліцыяй. Зьезд ухваліў рэзалюцыю, што нікі кампраміс з сучасным урадам немагчымы. У сувязі з гэтым магчыма, што ўрад зусім распустыць партыю сацыял-дэмакратаў.

Абодвы зьезды адбыліся ў прысутнасці паліцыянтаў, якія стэнаграфавалі ўсе выступленьні.

14-га студзеня ў Коўні-жа адбыўся зьезд хрысьціянска-дэмакратычнае партыі Літвы з удзелам каля 360 чалавек. Рэзалюцыя зьезду падобна да рэзалюцыі лядзіннікаў. («Сп.»).

Паводле ранейшых вестак віленскіх польскіх газэт, урад Вальдэмарса даў дазвол на перадаваньне зьезду ў сувязі з намерамі апазыцыйных партый пераглядзець сваю тактыку ў бок параўменна з урадам.

Сьмерць прафэсара ваеннай акадэміі В. Навіцкага

МАСКВА, 16. Пасля нядоўгай хваробы памёр заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі, праф. ваеннай акадэміі Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі В. Навіцкі. У сакавіку 1917 г. пасля лютаскай рэвалюцыі Навіцкі быў назначан памочнікам вайсковага міністра. Пасля Кастрычнікавай рэвалюцыі 23-га лістапада 1917 г. ён быў назначан галоўнакамандуючым паўночным фронтам і флётам Балтыцкага мора, а ў 1918 г. прафэсарам Акадэміі генэральнага штабу Рабоча-Сялянскай Чырвонай арміі і ваенным кіраўніком вышэйшай ваеннай інспэцыі. У 1922 г. удзельнічаў у Гэнуэскай канферэнцыі ў якасці экспэрта.

Рэвалюцыя СССР паставіў прыняць пахаваньне Навіцкага на кошт ваеннага і ўзбудзіць неад урадам халадзіцтва аб персанальнай пэнсіі яго сямі.

Тав. Варашылаў зьявіўся да сямі нябожчыка з лістом, у якім ад імя Рэвалюцыйнага Ваеннага Савету Саюзу ССР вылазвае пачуцьцё шчырага жалю з прычыны сьмерці Навіцкага.

Тав. Варашылаў зьявіўся да сямі нябожчыка з лістом, у якім ад імя Рэвалюцыйнага Ваеннага Савету Саюзу ССР вылазвае пачуцьцё шчырага жалю з прычыны сьмерці Навіцкага.

Тав. Варашылаў зьявіўся да сямі нябожчыка з лістом, у якім ад імя Рэвалюцыйнага Ваеннага Савету Саюзу ССР вылазвае пачуцьцё шчырага жалю з прычыны сьмерці Навіцкага.

У Латвіі Амэрыцы ахоплівае ўсё большыя гудчы насельніцтва.

БЭРЛІН, 15. Сёння ў Кельне адкрылася сёсія выканкаму лігі барацьбы супроць імперыялізму і прыгнечаньня калёніальных народаў.

Пры адкрыцьці першага пасаджэньня сёсі была агалошана дэкларацыя пратэсту супроць забойства члена ЦК мексыканскай кампартыі Мэлья, які быў адным з заснавальнікаў анты-імперыялісцкай лігі ў Латвінскай Амэрыцы.

Пасля агалошэньня дэкларацыі было паставіўлена пачаць шырокую міжнародную кампанію пратэсту.

Услед за тым з прыватаньнем сёсі выступіў старшыня УсеЦСПС, пасля прамовы якога праф. Альфонс Котчэнедзі зрабіў даклад аб анты-імперыялісцкім руху ў Латвінскай Амэрыцы. Выехаўшы на сёсію прадстаўнікі Англіі, у тым ліку камуністычны дэпутат Сакалэвала, былі затрыманы ў Астэндэ бэльгійскаю ўладаю, якая забараніла ім праезд праз Бэльгію. (ТАСС).

ЛЭНДАН, 15. У тугорцы в прадстаўнікі друкі камуністычны член палаты рабочым Сакалэвала, камуністучы затрыманьне яго, Мэкстона і Брыджмана бэльгійскаю ўладаю ў Астэндэ (пры іх паездцы ў Кельн на сёсію выканкаму лігі барацьбы супроць імперыялізму), заявіў:

«Адказаць за гэты факт трэба ўскласці на Чэмбэрлена. Усімому нікольніку ясна, што ангельскае міністэрства замежных спраў узьдзейнічала на бэльгійскае міністэрства. Ангельскае міністэрства замежных спраў звычайна само ня дзейнічае; яно прадстаўляе другім дасяпічаць за яго». (ТАСС).

У Зах. Беларусі Справа наданьня праў Наваградзкай беларускай гімназіі

ВІЛЬНЯ, 15. Кураторыўм Віленскае школьнае акругі даў прыхільны адказ на момарыял Наваградзкае Беларускае гімназіі аб палаванні ёй праў. Кураторыўм запыніў, што на выкананьні некаторых дадатковых патрабаваньняў просьба гімназіі будзе задалоўлена. Адносна дазволу на выкладаньне гісторыі Беларусі кураторыўм адказаў, што гэты прадмет не прадугледжан ў навучальным пляне. («Сп.»).

Як вядань з гэтых вестак, Наваградзкая беларуская гімназія таксама стаіць на шляху да поўнага і канчатковага падпарадкаваньня польскай школьнай уладзе. Надта праўдападобна, што асноўнаю умоваю наданьня праў будзе гуртоўная «чыстка» педагогічнага і вучнёўскага складу ад «ненадзейных» элемэнтаў, а навучальнага пляну — ад беларускіх прадметаў. Адказ кураторыўму аб выкладаньні гісторыі Беларусі патрабуе аб гэтым аб'явіць. Пры такіх умовах наданьне праў Беларускай гімназіі можа азначаль на посьпех Беларускае культуры ў Зах. Беларусі, але новы ўдар на ёй.

Дэманстрацыя беспрацоўных

ВІЛЬНЯ, 15. У м. Бірлака каля 600 беспрацоўных паладзілі дэмастрацыю з плякатамі, на якіх было напісана: «Дайце нам працы і хлеба, бо мы паіраем з голаду». Паліцыя разанала дэманстрацыю, прычым аднаго забіла і восем чалавек нараніла. У мястэчка выклікалі войска, якое прышло з кулямэтам.

ВІЛЬНЯ, 15. У м. Бірлака каля 600 беспрацоўных паладзілі дэмастрацыю з плякатамі, на якіх было напісана: «Дайце нам працы і хлеба, бо мы паіраем з голаду». Паліцыя разанала дэманстрацыю, прычым аднаго забіла і восем чалавек нараніла. У мястэчка выклікалі войска, якое прышло з кулямэтам.

ВІЛЬНЯ, 15. У м. Бірлака каля 600 беспрацоўных паладзілі дэмастрацыю з плякатамі, на якіх было напісана: «Дайце нам працы і хлеба, бо мы паіраем з голаду». Паліцыя разанала дэманстрацыю, прычым аднаго забіла і восем чалавек нараніла. У мястэчка выклікалі войска, якое прышло з кулямэтам.

ВІЛЬНЯ, 15. У м. Бірлака каля 600 беспрацоўных паладзілі дэмастрацыю з плякатамі, на якіх было напісана: «Дайце нам працы і хлеба, бо мы паіраем з голаду». Паліцыя разанала дэманстрацыю, прычым аднаго забіла і восем чалавек нараніла. У мястэчка выклікалі войска, якое прышло з кулямэтам.

ВІЛЬНЯ, 15. У м. Бірлака каля 600 беспрацоўных паладзілі дэмастрацыю з плякатамі, на якіх было напісана: «Дайце нам працы і хлеба, бо мы паіраем з голаду». Паліцыя разанала дэманстрацыю, прычым аднаго забіла і восем чалавек нараніла. У мястэчка выклікалі войска, якое прышло з кулямэтам.

Падрыхтаваць рабочыя масы да выбараў у гарсавет, згуртаваць іх актыўнасьць вакол асноўных лёзунгаў партыі—адна з асноўных надзённых задач кожнае парт'ячэйкі гораду, кожнага камуністага

Самым рашучым чынам дабіцца больш шырокага непасрэднага ўдзелу вясковых камуністаў і камсамольцаў у калгасным будаўніцтве.—Узмацніць наступленьне на капіталістычныя элемэнты

Быць арганізатарам мас

Надыходзіць справаздачна-перавыбарчая кампанія ў Менскі гарсавет

Кожная парт'ячэйка павінна зараз-жа падрыхтаваць масы да актыўнага ўдзелу ў данай кампаніі

Справаздачна-перавыбарчая кампанія гарсавету мае найбольш палітычнае значэнне як у самым больш шырокім удзеле рабочых і работніц у актыўнае адказнасьце будаўніцтва, палення працы гарсавету, так і ў самым рашучай барацьбе з сароньнімі антыпралетарскімі сіламі і большага згуртавання пралетарскіх радоў вакол партыі і яе палітычных лёзунгаў.

Лістападаўскі пленум ЦК КП(б)Б у сваёй постанове аб задачах партыйнай арганізацыі ў перавыбарчай кампаніі саветаў гаворыць: „неабходна забялепчыць чырвоны бальшавіцкае кіраўніцтва падрыхтоўкай і правядзеньнем перавыбораў саветаў з боку ўсіх партыйных арганізацый, дабіцца поўнага разуменьня ўсёй партыйнай арганізацыі палітычных задач, якія стаяць у перавыбарчай кампаніі саветаў, падрыхтаваць да найвышэйшай актыўнасьці ўсю партыйную масу. Выходзячы з таго, што кожны камуніст павінен быць ня толькі сам актыўным выбаршчыкам у саветы, але і энэргічным арганізатарам шырокіх пралетарскіх мас у перавыбарках саветаў.“

Гэта значыць, што партыйныя ячэйкі, кожны камуніст у асобі павінен быць арганізатарам шырокіх рабочых мас на отапроцантным удзеле іх у справаздачна-перавыбарчую кампанію. Для выканання гэтай паставы лістападаўскага пленуму, для выканання тых спецыяльных задач, якія стаяць перад партыйнай арганізацыяй у часе перавыбарчаў у саветы, ячэйкі павіны разгарнуць самую шырокую працу як на падрыхтоўцы да справаздачна-перавыбарчаў, так і да самых перавыбарчаў.

Перавыбары гарсавету праходзяць у момант, калі партыя пачынае разгортваць нічо больш шырокую масавую працу па ўцягненні рабочых у рады партыі, зьдзя рашучую барацьбу з бюракрытызмам у дзяржаўным апарате, у прафэсійных арганізацыях, амыццця ўважлівае сьмелае вылучэньне рабочых на кіруючыя пасады і абнаўленьне кіруючых кадраў дзяржаўных устаноў і арганізацый.

Трэба, каб кожная ячэйка накіравала прапрацавала рад мерапрыемстваў у абодва партыйцаў, камсамольцаў, рабочых, работніц у справаздачна-перавыбарчай кампаніі сваёго прадпрыемства, устаноў. Трэба, каб кожнае

Прадпрыемства, кожны клуб, чырвоны куток і кожная культурна-асветная ўстанова ва ўсёй сваёй працы на бліжэйшыя два месяцы памяталі, што ва ўсёй культурна-асветнай працы трэба праводзіць шырокае растлумачэньне важнасьці гарсаветаў, як лепшай формы дзейнасьці пралетарыату, важнасьці надыходзячай справаздачна-перавыбарчай кампаніі Гарсавету.

Камуністаў і камсамольцаў—земляробаў у калгасы

Партыйная праспонка ў калгасах нязначная. На 130 калгасаў налічваецца толькі 5 партыйных і 3 камсамольскія ячэйкі. Трэба зрабіць рашучы пералом у справе ўцягненьня ў калгасы камуністаў і камсамольцаў, трэба пашырыць сетку парт'ячэек пры калгасах

На 1-га кастрычніка 1928 году па Менскай акрузе налічваецца 130 калгасаў, у той час, як ўвесь перыяд да 1928 г. арганізавана было па акрузе толькі 49 калгасаў.

Уступленьне партыйцаў і камсамольцаў у калгасы і ўсёх тых, хто сьвядама адмаўляецца ад уступленьня, разглядаць як адмаўленьне ад выкананьня партыйнага заданьня.

Бліжэйшая першаарговая задача ў справе ўзмацненьня новых калгасаў і староньня ўмоў для іх разьвіцьця павінна быць узыўненьне шляхам удзельненьня ў іх вясковых сялянскіх гаспадаркаў беднякоў і сярэднякоў, а таксама перавод часткі з іх у буйныя садова-гароднічыя таварыствы.

Партыйная і камсамольская ж праспонка ў калгасах зусім пазначная—гэта адзін з найважнейшых пехакоў. На 1-га кастрычніка 1927 г. членаў і кандыдатаў КП(б)Б было 4,5 проц. і камсамольцаў 3,3 проц. а ў 1928 г. у сувязі з арганізацыяй но-

задачай выпрацаваўшы канкрэтыя мерапрыемствы ў кожным калгасе.

Культурна-асветная праца ў калгасах пастаўлена дронна, часта нават горш, чым сярод вясковых сядліства. Ліквідацыя няписьменнасьці сярод дарослых, у большасьці калгасаў не праводзіцца.

Выбары у сельсаветы

Трэба на хадзе кампаніі выпраўляць недахопы і перагібы ў выбарах, дамагаючыся ўзмацненьня бядняцка-серадняцкага блёку, выкрываць манэўры кулацтва, гнаць з саветаў кулакоў і іх прыхільнікаў

Пераабраны 80 сельсаветаў

18,1 проц. новых членаў с.с.—партыйцы і камсамольцы. Па даных цэнтральнай выбарчай камісіі да 13 студзеня пераабрана 80 сельсаветаў. На выбары зьявілася 60.147 выбаршчыкаў—55,9 проц. агульнага ліку. З жанчын—выбаршчыц зьявілася 39,3 процанты. Абрана ўжо 2.237 членаў савету, з іх жанчын—446 (19,9%)

У пазалеташнім годзе на выбары зьявілася 46,6 проц. выбаршчыкаў, жанчын—26,4 проц. Абрана было жанчын—7,2 проц. агульнага ліку членаў сельсаветаў. З новых членаў сельсаветаў 18,1 проц. камуністаў і камсамольцаў (у пазалеташнім годзе—18,3 проц.).

Барацьба за сярэднякі Раз'язды кулацкіх агіт-проп

Кампанія выбараў у саветы, як ніводная з палітычных кампаній, разьвівае на вёсцы кіраваны супрацьстаяць. Калі на справаздачных сходах кулакі імкнуліся дыскрэдытаваць працу сельсаветаў, асабліва тых на чале якіх сталі камуністы і камсамольцы, то на другім этапе кампаніі—на сходах беднага, кулацкага і на мясцовых арганізацый.

Гэты наступ носіць розную форму: зрыў сходаў, дыскрэдытацыя пасабных грамадзкіх працаўнікоў, простае пагроза беднаце, якая зьбіраецца на сходы і г. д.

Цяпер зьявіліся новы манэўры кулакаў, тап зьявіліся раз'язды ў сваіх сельсаветах іны выстуць не асьмольваюцца, і таму перааждваюць з адной вёскі ў другую.

Аднак трэба адзначыць, што мясцовыя арганізацыі выдучу слабую барацьбу з такога роду хуліганствам

Першыя 15 дзён выбараў (Па карэспандэнцыях з месца)

Нюна на выбарчыя сходы значна павялічылася параўнальна з пазалеташнім годам.—Жанчыны зьбіраюцца ўдзельнічаюць у кампаніі.—Жорсткая барацьба вакол кандыдатур у саветы.—Дзейнасьць кулацтва не сустракае спачуваньня з боку сярэднякоў.—У радзе месца слаба падрыхтаваліся да выбараў і перагнупі палку ў адвясінах да сярэднякоў.—У саветы праходзяць кандыдаты пчзек і беднаты

З кожным днём паступае ўсё больш і больш карэспандэнцыяў аб выбарах у саветы. Рабасельскі ўсё іх асруг павадаляюць аб ходзе выбарчай кампаніі.

Тэтыя карэспандэнцыі дазваляюць зрабіць рад вывадаў, якія падаруляюць вынікі першых 15 дзён выбараў.

Рост актыўнасьці сялянства

Першае, што кідаецца ў вочы, да чым сьпыхаюцца амаль усе карэспандэнцыі—гэта вылікі рост актыўнасьці бядняцка-серадняцкіх пластоў вёскі. Наведваньне выбарчых сходаў значна павялічылася ў параўнаньні з мінулымі выбарамі; ўрокі справаздачнай кампаніі ўлічаны, і зьвернута належная ўвага на падрыхтоўку сходаў.

У Азарыцкім раёне (Магнр-

чыне, дзе зараз ліка дасягае 40-50 проц. агульнага ліку выбаршчыц. Ёсьць сельсаветы, дзе зьявілася больш 60 проц. сялянак.

Увага добрабыту вёскі

Абгаварэньне наказаў праходзіць вельмі актыўна. Сяляне дапаўняюць іх радам пунктаў аб валекавыяццы, пабудове школ, лаваніў, мастоў. Запатрабаваныя сьляніства значна ўзрасьлі. Сяляне патрабуюць ад саветаў зьявіць больш увагі на належнасьце добрабыту вёскі. Ва многіх сельсаветах у наказах падкрэсьліваецца неабходнасьць трываліцыя рашучых мер да пасялічэньня ўрабаваньняў і сьляніцкіх палёў. Шмат увагі зьвернута на чыстку савецкага апарату. Бядняцка-серадняцкая частка вёскі патрабуе выгнаць усе бюракрацтаў, п'яніц і кулацкіх надхільнікаў, якія скажаць правільную кіраваную

Трывожны сыгнал

3-я дзённая падрыхтоўка выбараў у саветы трыпілі кулакі

Большыя сварыцца з заможнікамі

(Капыльскі раён)

Невыстарэлыя праца сьврод бядняцка, асуглясьце паложнай увагі да сьвродны ўзмацненьня бядняцка-серадняцкага блёку вельмі дрэнна адбіваецца на выбарах у саветы.

Па некаторых выбарчых участках аб'яўляюцца ў саветы воможнікі і кулакі. У вёсцы Сьцяпуры, Ланцуцкага сельсавету, членам савету абраны кулак Цяхоніч, былы панскі выхавалец. У Вільшанскім сельсавете абраным членам кулака Цітка, гаспадарка якога абрэзана. У вёсцы Валуцкі, Быстрыцкага сельсавету абраны кандыдатам у савет воможнік-маньяр.

Кулацтва пачынае павяжаць свой гвар. Абраны ў савет кулак Цяхоніч, пасля сходу гаворыць: «ну, цяпер бяднаты, сераднякоў і кулакоў у нас я, будзе, а кулак Кунцавіч пахваліўся «цяпер можна будзе часцей вышці, калі дачу абраці ў савет». Выбары ў тых месцах, дзе ў савет хравілі «лішэнцы», трэба скасаваць.

Вельмі велікае тое, што на некаторых участках многія партыйцы і камсамольцы пасяўна адпавядаць да выбараў. Калі запыталіся ў аднаго камсамольца, чаму ён ня выстуіць сьврод кандыдатура воможнік, дык ён адказаў: «ну, як і буду выстуіць сьврод сусола».

Гэта хвасьціям, атідлае скажэньне партыйнай лініі, нежаданьне сьвродна з кулацтвам павіна быць вяржана з каранем.

Падрыхтавацца да выбараў у Менскі гарсавет

Адбылося чарговае пасяджэньне Цэнтральнай выбарчай камісіі. Былі зачытаны адзін аднаго ЦОПСБ аб ходзе падрыхтоўкі да перавыбарчаў у саветы і зачытаваныя п'яты правядзеньня справаздачна-перавыбарчай кампаніі на жонькавай кааперацыі, школах і ў прырадных сельсаветах.

Выбарчая камісія настанавіла на бліжэйшыя ўсе клубы для правядзеньня справаздачна-перавыбарчых сходаў. Зачытаваны план правядзеньня сходаў на першы дзёнь дзён перавыбарчых кампаніі. Першыя справаздачныя сходы адбудуцца 19 і 24 па заводзе «Энэргія», «Камунар», Заводзе і Менскай Рады-статэцкай арганізуе 27 студзеня рабочы-мтны ў ўдзелем прадстаўнікоў акравакоў, чырвоны, акружы кожнай партыі і г. д., прысьвечаны перавыбарам у гарадзкіх саветы. Акрамя гэтага, рады-статэцкай будзе даваць ітотадывую інфармацыю аб ходзе перавыбарчаў. Выдадзены спецыяльныя сходы на правядзеньне тых



Сяляне разглядаюць сьпіс «лішэнцаў»

шычына на выбарчыя сходы зьявілася 62,1 проц. усеі выбаршчыкаў. Сьпрыхі процант дзёні па Магнрскіх акрузе кістаецца паміж 50 і 70 проц.

лінію ў адвясінах да сьляніства. Амаль усеі ўхвалены настанавы аб самаабладаньні на 25 проц. на грамадзкіх патрэбы вёскі.

III. КАЛІ УЗЬНІМЕЦЦА ПРАДУКЦЫЙНАСЬЦЬ ПРАЦЫ

У чым павінна была выліцца надытоўка да пераводу фабрыкі на 7-гадзінны работны дзень? У клонатах аб захаванні старога ўзроўню прадукцыйнасці працы. Між тым прадукцыйнасць працы знізілася адразу-ж на 10 проц. Разгледзім прычыны.

Агульная выпрацоўка прадукцыі фабрыкі запалак залежыць перш за ўсё ад аўтаматнага аддзялення, дзе выпускаюцца самыя запалкі. Чым больш запалак вырабіла аўтаматнае аддзяленне, тым вышэй валавая выпрацоўка прадукцыі ўсёй фабрыкі.

У сучасны момант у аўтаматным аддзяленні новай фабрыкі функцыянуе 5 аўтаматаў. Выпускная здольнасць гэтых аўтаматаў была ўзніта яшчэ да пераходу фабрыкі на 7-гадзінны работны дзень шляхам павялічэння ліку іх зваротаў з 75 да 85 у хвіліну.

Пры 8-гадзінным рабочым дні кожны аўтамат даваў у дзень 138 скрынь запалак. Пасля пераходу на 7 гадзін гэты лічба знізілася да 126. Такім чынам, замест 690 скрынь запалак у дзень аўтаматнае аддзяленне пасля пераводу на 7 гадзін пачало даваць толькі 630 скрынь. Гэта адпаведным чынам панізіла і прадукцыйнасць усёй фабрыкі.

Не дапамагло спэцыяльнаму справе і павялічэнне ліку зваротаў машын у раздз аддзяленняў. У клеельным аддзяленні, напрыклад, лік зваротаў машын павялічыўся з 120 да 123

у хвіліну, у набівачым з 32 да 34, ва ўлаковачым—з 34 да 35.

Павялічэнне ліку зваротаў машын можа даць і бязумоўна дасць значны эфект у сэнсе узвышэння прадукцыйнасці працы, але ніяк патрабуе пэўнага навыку з боку работніка, які абслугоўвае машыну.

Гэты навык набываецца работнікамі паступова. Ужо зараз, у звышак і з гэтым, узровень прадукцыйнасці працы пачынае хістацца ў бок павышэння. А вось словы работніка адмыслова-этыкеровацкага аддзялення тав. Вароніна. (Тав. Вароніна—агульнаа работніка, член фабкому і член ЦП саюза хмікаў. Яна заўсёды прымае актыўны ўдзел у абгаворванні вытворчых пытаньняў фабрыкі).

— Мы,—кажа тав. Вароніна,— атрымліваем навык для работы на машынах з павялічаным лікам зваротаў параўнальна даволі хутка. Таму можна спадзявацца, што у хуткім часе прадукцыйнасць працы ў нас павялічыцца. Акрамя таго, мы стараемся рацыяналізаваць наш час, улічваючы кожную хвіліну. Вось вам прыклад: на ўборку машын мы заўсёды трацілі ня менш 15 хвілін, а зараз парашылі траціць на гэтую работу ня больш 10 хвілін. І трэба сказаць, што гэта нам добра ўдаецца. А на пяць хвілін на 150-200 работніц—гэта вялікая эканомія часу.

Але не ад адных аўтаматаў і ліку зваротаў машын залежыць узвышэнне прадукцыйнасці працы і павышэнне валавой выпрацоўкі запалак

на фабрыцы. Тут пераважае, галоўным чынам, тое, што новая фабрыка яшчэ ня мае свайго саломка-стругальнага аддзялення, дзе выпрацоўваецца асноўны паўфабрыкат—саломка (не замочаная яшчэ серкай запалка). Уся саломка для фабрыкі «10-ы Кастрычнік» вырабляецца на староай фабрыцы «Дняпро», для чаго адміністрацыя спецыяльна пусьціла 3-ю змену, а па суботах і 4 змену, у саломка-стругальным аддзяленні староай фабрыкі. Аднак, гэтыя дадатковыя змены ня могуць поўнасцю здаволіць патрэб староай фабрыкі ў саломцы і ў ёй ацэўваецца вялікі недахоп.

Абсталяванне саломка-стругальнага аддзялення на новай фабрыцы ідзе поўным тэмпам, і праз 1½-2 месяцы будзе скончана. Акрамя таго, канчаецца ўстаноўка дадатковых 2-х аўтаматаў у аўтаматнае аддзяленне новай фабрыкі—і такім чынам, лік аўтаматаў—асноўных фактараў вытворчасці—павялічыцца з 5 да 7.

Усё гэта дасць магчымасць значна павялічыць агульную выпрацоўку прадукцыі фабрыкі «10-ы Кастрычнік», а таксама узвышць прадукцыйнасць працы, прынамсі дасць яе да ранейшага ўзроўню—пры работе ў 8 гадзін. Тады-ж будзе пуншчана 2-я змена па фабрыцы «10-ы Кастрычнік», да арганізацыі якой адміністрацыя, фабком і парткалектыў вядуць ужо надрыхтоўку.

С. ГАЛНІН.

Рэчыца.

Адразу-ж растрата выліцца, калі развівацца камісія: а) высвятліць прычыны прыбыткаў рэзідуемага

Па БССР

Забойства бядня-на актывістага

МАРІЛЕУ. (Па тэлефону ад нашага кар.). У вёсцы **Васілейчы, Хоцімскага раёну** за выступленне супроць кулакоў забіты актывіст-бядняк **Дэманкоў Ля, які зварочваўся з выбарчага сходу. Па гэтай справе армітавана 5 чалавек.**

Па амністыі ЦВК БССР вызвалена з спраўдому 110 чалавек

БАБРУЙСК. (Наш кар.). Згодна амністыі юбілейнай свёі ЦВК БССР з **Бабруйскага спраўдому** вызвалена 85 чалавек рабочых і сялян, асуджаных умярэнна на тэрмін да 6 месяцаў і 25 чалавек, асуджаных на тэрмін звышвольна да 3 год і абдыўжыць ужо палову пакарэння.

Перад вывадам з спраўдому быў скліканы сход уоіх вызваленых, на якім яны атрымалі доказы на ўсе пытаньні, якімі вызвалены цікавіліся.

Што ў праўдзіні Зах. чыг. яшчэ зямлічаны бюракратызм і цяжкасці, мы ведаем даўно, але што рэкорд цяжкім ў тым-жа асярэце пабіў ніхто іншы, як дарожнае бюро нармаваных працаў—вядома ня многім. А між іншым справядлівасць патрабуе, каб аб гэтым ведалі шырокія масы чытачоў.

Заўсёды, з году ў год, перад перада-зключэннем генеральнага калдабору з праўдзінем Зах. чыг. савэз транспартнікаў пачынае выяўляць неахотку. Ці будзе праўдзіне ка-фліктаваць, ці не, ці будзе ў праўдзіне дабра настроі, ці дрэнны, а калі дрэнны—дык ці надоўга яго хопіць? Савэз памятуе перыяд 1924-25 г., калі дагавор прыходзілася заключачь на парцягу 8-9 месяцаў пасля таго, як ён прайшоў ўсе інстанцыі, пачынаючы ад трафейскага суду да Саюза на Наркампрацы. Наступнае перазаключэнне дагавору на 1929 г. савэз спаткаў больш спакойна: узамеаадносіння, як быццам адаровны, праўдзіне ка-флікта-нага здуў у праўдзіне, як відаць, няма—з імі гаварыць зрабілася лягчэй, ды людзей у праўдзіні шмат змяняліся.

Працаўнік ЦП транспартнікаў 4 дні спрачаўся ў праўдзіне па пелькалькіх асноўных пунктах дагавору. Перагаворы, здавалася, воль-воль лоніць, спрэчкі часам даходзілі да таго, што перадача іх у арбітраж здавалася няўхільнай. Але перагаворы і спрэчкі ўсё-ж былі даведзены да гучаснага канца і балі па ўсіх пытаньнях прыйшлі да згоды. Прадстаўнік савэзу, маючы ў кішэні дага-

вор з падпісам: «Узгоднена АДГ (частка тавара-стані, работ) і Д (аддэс эксплэбатары)», вышаў у Менск з радаснай песткай—па гэты раз дагавор заключаецца без ка-фліктаў, калі прыдзецца 900 грузчыкам чакаць, пакуль справа будзе вырашана ў ка-фліктных органах. Але на 3-ці дзень нечакана ў Менск прыйждзе прадстаўнік чыгункі. Выявілася, што дагавор забліў ўзгодніць яшчэ з Ю (ардычна частка) і ДВН (дарожнае бюро нармаваных працаў). Першая ўзгодніла, а вось другая—за-наравілася: не жадае ды і толькі. Вынікі? Колькі хочаце: перад кожным пунктам стаіць зашталіны. А калі таварышы БДН на чыгункі пачалі прадстаўніка пераконваць, дык ён пайшоў па сусцінкі, але ўсё-ж такі тры сваіх «папраўкі» на-рашыў абараняць. Вось яны вынікі стараннасці глумаўскіх чыноўнікаў з ДВН Зах. чыг.

«Папраўка» першая: у дагаворы гаворыцца аб тым, што «тыя рабочыя, якія звальняюцца з пасады, атрымліваюць дапамогу ў разьмеры 2-тыднёвага зароботку, незалежна ад папярэдняга». ДВН замест слова «незалежна ад папярэдняга» ніша: «незалежна ад таго, ці быў работнік папярэдняга аб звальненні, ці не». Ясна? Ясна. Сэнс і тлумачэнне не змяняюцца.

«Папраўка» 2-я: у дагаворы гаворыцца, што ўсякі новы статут, які палічыла ўмовы працы рабочых на-раўнальна з тымі, якія ёсць у ка-раўнальна, абавязковы для чыгункі. ДВН на гэта дадае: «З моманту атрымання гэтага статуту па лініі

чыгункі. Выдзе так: пакуль ад НКПС да праўдзіні Зах. чыг. ня дойдзе статут—ня, грузчыкі, чакайце. Ці патрабуюць статуты сацыялай улады пацярпаць у бок НКПС?

«Папраўка» 3-я: у дагаворы ёсць пункт, дзе гаворыцца, што «ня ствараюцца, дзе няма сталага грузавароту, спэцвопратка выдаецца рабочым не ва ўласнасць, але на карыстанне ў часе працы». ДВН прапанаваў словы: «Не ва ўласнасць» вырэзаць. Ясна? Таўмачэнне ў ня трэба.

60 год таму назад Салтыкоў-Шчодрын ў «История города Глупова» апісаў ахопленнае законодаўчым будам граданачальніка, які праславіўся тым, што выдаў загад аб тым, ка-му і якія не забараняецца пчы кіраваць. Таленавіты сацырык у той час ня ведаў, што ў Гомелі, у праўдзіні Зах. чыг., у бюро нармаваных працаў знойдуцца заўзятты пасля-доўды граданачальніка.

«Папраўкі» савэз ка-леам (за выключэннем папраўкі 2-й) прыняў, паколькі яны ўмоў па сутнасці не змяняюць, але, падпісваючы дагавор, заявіў праўдзіне чыгункі, што траціць грошы на камандзіроўкі дзеля цяганін—злчынства, што затрыманьне ў падпісанні дагавору—злчынства яшчэ большае, за што вы варты таго, каб быць тэмай газэтнага фэльетону.

Б. А.

З 5 гадоў сетка калгасаў па БССР павялічылася на 192 аб'яднанні. Так, на 1-Х 23 г. было калгасаў па БССР 224, а на 1-Х 27 г.—416, што дае рост арганізацыі за апошнія 5 гадоў на 85%. Акрамя гэтага на 1-Х 1927 г. існавала 25 калектыўных аб'яднаньняў «дзікіх», якія не ўваходзілі ў сьстэму с.-г. кааперацыі. Усім гэтым калектыўным аб'яднаньнем па БССР была кааперавана 58.220 гектараў агульнай зямельнай плошчы, у тым ліку пахаты 30.300 гектараў, што складала ад агульнай плошчы пахаты па БССР толькі 0,66%. Насельніцтва калгасаў па 1-Х 27 г. складала 22. 600 асакоў, ці 0,52% ад усяго земляробскага насельніцтва па БССР.

Наогул трэба адзначыць, што да XV зьезду партыі калгасы ў сельскай гаспадарцы ігралі вельмі на-значную ролю, не выяўлялася маса-вым рухам бядняцкай часткі сялянства, бо не карысталіся ў апошніх адпаведным аўтарытэтам і давер'ем. Побач з гэтым з боку кіруючых са-вешчкі і нізавых партыйных органаў наглядзілася пэўная недаацэнка ро-лі калгаснага будаўніцтва ў сацыя-лістычнай перабудове сельскай га-спадаркі. Таму вельмі мала зварача-лася ўвага на арганізацыйнае, агра-намічнае і культурнае абслугоўваньне калгасаў. Адсюль якасныя паказчыкі калгаснага будаўніцтва да XV зьезду партыі былі вельмі нізкія і часта яны ня адраўніваліся ад ін-дыўдуальных сялянскіх гаспадарак.

Як вынік гэтага мы мелі амаль поўную адсутнасць агра-культурна-га і арганізацыйна-кааперацыйнага ўплыву на акаляючых бядняцка-серадняцкіх гаспадаркі з боку кал-гасаў.


Вось тыя адмоўныя бакі, якія ха-рактэрны для перыяду калектыўна-га будаўніцтва перад XV зьездам. Што-ж мы маем характэрнага ў ка-лектыўным будаўніцтве пасля XV зьезду партыі, што новага ў гэтай справе прыйсё нам 1927-28 г.? Ці

выконваюцца дырэктывы па калек-тыўным будаўніцтве, даныя XV зьездам нашаі партыі?

Перш за ўсё мы павінны канста-таваць, што пасля XV зьезду партыі мы маем рашучы пералом сярод бядняцкіх і часткі сярэдняцкіх га-спадарак у бок масавага зруху да калектыўнага будаўніцтва. Голас XV зьезду партыі пачаў і зразумёў бяд-няк, які пераканаўся, што прыйсці да рэальнага і паспяховага па-дзяцца яго гаспадаркі магліва толькі шляхам перабудовы сваёй індывідуальнай дробнай гаспадаркі ў буйную калектыўную гаспадарку. 1927-28 год выяўляецца першым го-дам у гісторыі развіцця калек-тыўнага будаўніцтва на Беларусі, калі мы маем рад новых калгасных аб'яднаньняў на землях працоўнага карыстаньня.

Ня менш характэрным зьяўляецца для 1927-28 г. і тое, што ў новых калгасы на землях працоўнага карыстаньня ідзе разам з бядняком і сярэдняком, чаго раней не наглядзі-лася.

Для ілюстрацыі гэтых характэр-



Узор амерыканскай малочнай гаспадаркі, які зараз выкарыстоўваецца нашымі буйнымі саўгасамі

Шляхі калгаснага будаўніцтва

Пасля зьезду партыі наглядзілі пералом у бок масавага зруху да калектывізацыі сельскага гаспадаркі.—Як характэрныя асноўныя бакі будавання калгасаў. — У 1927-28 годзе 60 новых калгасаў пабудаваны на зямлі працоўнага карыстаньня. — Нам патрэбны буйныя калгасы—апорныя пункты сацыялістычнае сельскае гаспадаркі.

ных момантаў у новым перыядзе калектыўнага будаўніцтва—пасля 15 зьезду партыі—прыведзем некалькі лічбаў за 1927-28 год (па даных Белкаапсаваў).

У 1927-28 г. з'арганізавана новых калгасаў па БССР 554, што дае ўзрост у параўнанні з мінулым го-дам (441)—на 125,6 проц. Гэта за-праўды пачуваны тэмпы росту ка-лектыўнага будаўніцтва. Адзін год даў столькі новых калгасаў, колькі не маглі даць ранейшыя 10 год. 20 тысяч чалавек сельскага насельніцтва (у тым ліку) 60 проц. бядняцкага і 36 проц. сярэдняцкага) у адзін год перайшлі на калектыўнае земляробства. У 1927-28 г.

уцягнута ў калгаспадаркі 36.230 гек-тараў новай зямельнай плошчы, што дае павялічэнне да мінулага году на 62,2 проц.

Першы раз у разьвіцці калгасна-га будаўніцтва мы маем 60 проц. но-вых калгасаў, арганізаваных на зем-лях працоўнага карыстаньня.

Некалькі гэтых сухіх лічбаў раз-біваюць поўнасцю ўсялякі сумненні адносна ролі і значэння калгасна-га будаўніцтва ў справе сацыялі-стычнай перабудовы сельскай га-спадаркі.

На 16 годзе існавання БССР мож-на сьмеда сказаць, што праз лены-скіх дырэктываў камуністычнай пар-тыі і праз адпаведную эканамічную палітыку саветскага ўрада БССР мы дабіліся рашучага пералому сярод бядняцкай і сярэдняцкай часткі вё-скі ў справе масавай самадзейнасці да сапраўднай сацыялістычнай пе-рабудовы сваіх індывідуальных дроб-ных гаспадарак на калектыўных па-дставах.

Тут наша задача не паслабіць гэтай тэмпы па калектыўным бу-даўніцтве, а наадварот старанна яшчэ больш павялічваць гэты тэмп.

Мы павінны справу на калгасным будаўніцтве павесці такім тэмпам, каб дабіцца к канцу 1933 году каан-рыраваньня праз калгасы ня менш як 10 проц. пасеўнай плошчы, ад агульнай пасеўнай плошчы па БССР. Пры тым зруху, які мы атрымалі з боку бядняцкай і сярэдняцкай часткі сялянства да калгаснага будаўні-цтва, бязумоўна магчыма мець к кан-цу 1933 году 350 тысяч гектараў


(10 проц.) пасеўнай плошчы над кал-гасамі.

1927-28 г. даў рэзкае адставаньне якасных паказчыкаў, асабліва ў су-вязі з тым, што пры арганізацыі но-вых калгасаў на мясцох зусім не зварочвалася ўвагі на якасць ка-лектыўнага будаўніцтва, а ставілася толькі адна задача: максымальна павялічыць колькасць новых кал-гасаў. Дзякуючы такой памылковай устаноўцы (рост колькасці за кошт якасці) мы маем з якаснага боку ў арганізацыі новых калгасаў за 1927-28 г. адмоўныя вынікі.

Мы ўжо адзначылі, што ў 1927-28 г. арганізавана 554 новых калгасы, у якіх кааперавана новая зямельная плошча ў 36.230 гектараў. Гэта значыць, што ў сярэднім на адзін кал-гас прыпадае 65,4 гектары агульнай зямельнай плошчы. Калі гэтую лічбу параўнаць з сярэдняй зямельнай плошчай старых калгасаў (на 1-Х 1927 г.) у 132 гектары, то можна зра-біць вывад: што разьмер і магучасць новых калгасаў у 2 разы ніжэй ста-рых калгасаў.

Пахаты ў сярэднім на адзін новы калгас падае толькі 35 гектараў. Па асобных акругах сярэдняя лічбача пахаты на адзін новы калгас істача-на ад 20 гкт. (Гомель) да 70 гкт. (Ма-зыр).

Гэта была вялікая памылка, што арганізаваліся такія карлікавыя калгасы. У далейшым нам патрэбна сетэгарычна адмовіцца ад арганіза-цыі зусім дробных калгасаў, а існу-ючыя дробныя забуйніць як за кошт



Дасьне кароў электраматорам

уцягнення у гэты калгасі новых акаляючых бядняцка-серадняцкіх гаспадарак, так і шляхам аб'яднан-ня ці кустананьня блізкіх адзін ад другога дробных калгасаў. Тыя-ж дробныя калгасы, якіх сельскі забуй-ніць за адсутнасцю адпаведнай пер-спектывы, неабходна неадкладна ра-арганізаваць у садова-гародні, ма-лочныя і г. д. індустрыяльныя гаспадаркі.

Разам з гэтым нам неабходна па-весці рашучую барацьбу за зніш-чэнне тых недахопаў у калгасах, якія мы пералічылі раней. Трэба ад-значыць, што ўсе асноўныя недахо-пы ў калгасным будаўніцтве непа-срэдня ўпярочна ў адсутнасць ра-цыяльнай настановаў с.-г. вытвор-часці калгасаў.

СНК зараз прыняў настанову па калгасным будаўніцтве і там як раз уся сьстэма мерапрыемстваў у пер-шую чаргу накіроўваецца на максы-мальную рацыяналізацыю с.-г. вы-творчасці калгасаў. Нам здаецца,

што гэты дэкрэт СНК БССР аб яка-сасным будаўніцтве значна дапаможа зрушчыць і падняць якасныя паказ-чыкі з такім-жа тэмпам як ужо зрушаны і падняты тэмпы колькас-нага ўзросту ў калгасным будаўніц-тве.

Асноўнай задачай у перспектыве развіцця калектыўнага будаўні-цтва павінна быць побач з фарсыра-ваным тэмпам пашырэння ка-лектывізацыі бядняцка-серадняцкіх га-спадарак рашучая барацьба за павы-шэнне якасных элементаў праз ра-цыяналізацыю і павышэнне вы-творчасці працы ў калгасах. Толь-кі пры гэтых умовах мы зможам вы-капаць дырэктыву аб павышэнні ўраджайнасці ў калгасах на 50-60 проц. за 5 год. Тэмпы росту якасных паказчыкаў у калгасным будаўні-ц-тве не павінны адставаць ад тэмпы колькаснага ўзросту калгасаў,—вось першым, пад якім павінна праводзі-цца ў далейшым калгаснае будаўні-ц-тва.

Ф. МАЧУЛЬСКІ

(2-гі дзень)

У прэзыдыуме акрвы-канкому

Пабудова крэйдавага і вапнянага заводаў

Даследа горнага аддзела ВСНГБ паказала, што ў Койданаўскім раёне ёсць пласты кармёнай крэйды ў 7434,000 п. Прэзідыум акрвыканкому паставіў у бягучым годзе пабудавать крэйдавы завод вытворчасцю ў 250-300 тыс. шуд. і вапняны завод вытворчасцю ў 200.000 шудоў у год.

З прычыны вадкай дэфіцытнасці вапны, прэзідыум акрвыканкому лічыць неабходным пабудавать вапняны завод рабын з такім разлікам, каб ужо ў бягучым годзе будаўнічыя арганізацыі маглі атрымаць вапну з новага заводу. Акрамя таго, прэзідыум паставіў прабыць даследа крэйдавых вадажаў у раёнах Фаніпаль і Бакавіне.

Самаабкладанне праходзіць слаба

Прэзідыум акрвыканкому вяслухаў даклад акрфа аб ходзе самаабкладання на акрузе. З дакладу высьветлілася, што самаабкладанне праходзіць вельмі слаба, інфа; маляць аб ходзе самаабкладання паступае вельмі слаба, а вэктарны раён (Барысаўскі і Халопеніцкі) за гэтага часу не павержаны ніякіх вэстаў. Прэзідыум заправіваў РВБ скарыстаць для работы на працягненні самаабкладання рабочых, што вяртаюцца ў Менску з працягнення выбараў у савет. На загадчыку філчэстак, які не прадставіў вэстаў аб ходзе каапаў будучы пазнаць дысцыплінарна спавядаць.

Новы загадчык акрфа

З прычыны адхілу з'я. акрфа т. Танцэўскага на адважную работу у Наркамфін, загадчыкам акрфа назначаны т. Восгрынаў.

Абсьледванне мясцовай прамысловасці

Клясія ў складзе прадстаўнікоў РСІ, ВСНГ, НКФ, Дзяржбанку і прадстаўнікоў рабочых з працягненнем работ абсьледванне мясцовай і агульнасвабоднай прамысловасці і пазнаць на вяртаць вэстаў, які там ёсць.

Акрамя „Звязды“

У мінулым, у дзёны парскі час (а ў краінах Заходняй Еўропы яшчэ і зараз) часта можна было сустрэцца з многазначнай заўвагай: «Акрамя „Звязды“—навае ў такіх дробных выпадках, як вдача ў наём дачы, пакоў. У гэтым каропенькім дадатку «акрамя» выдзелялася ўмэстна і вельмі несправядліва даўрэйскага народу, што накарпілася вйкамі. «Акрамя», у якой бы форме гэта ня выказалася, гэта заўсёды нейкае зьліважучае, выключэнне, адхіленне, адвод.

За дзень

— КУРСЫ ПА УДАСКАНАЛЕНЬНІ ВЕДУ ФАРМАЦЭУТАУ. У лютым у Менску адрываюцца курсы па ўдасканаленьні ведаў фармацэўтаў. Месцы на курсох рэзьмаржаваны па акрузах.

— НОВЫЯ ПРАЦКАЛЕКТЫВЫ. Перад Менскім акрузным аб'яднаннем працкалектывоў паставлена п'ятнацца аб водпуску 60 тысяч рублёў на пашырэнне працкалектыву ў Барысаў. Намячаюцца адчыненне мяснiчна-салаварнага працкалектыву, пральні і інш.

— ДАКЛАД ПРАФЭСАРА ЛІНБЭРГА. Гэтым днём у навуковым ін-це дактароў быў заслушаны даклад прафэсара ў Смаленску праф. Лінбэрга аб яго вэзды ў Амерыку і паставіўшы тым з'яўраччай дапамогі. Доклад выклікаў вельмі цікавыя спрэчкі сярод мясцовых дактароў.

— БІБЛІЯТЭКІ-ПЕРАСОЎКІ. У працягу студзеня арганізацыя бібліятэкі-перасоўкі для абслугоўвання паступіўшы калектывоў служачых — групаму ЦРК, спраўдому, міліцыі і інш. При бібліятэкам саюзу саўтандальскаслужачых арганізацыя справачны стол для чытачоў.

— ЛІКВІДАЦЫЯ НЯПІСЬМЕННАСЬЦІ. Дорпрабавою МВБ чы. запрапанавоў мясцовам распрацаваць канкрэтыя пляны ліквідацыі няпісьменнасці з тым, каб да канца 1930 г. поўнасьцю ліквідаваць на чытунцы няпісьменнасць сярод членаў саюзу чыгуначнікаў і іх утрыманцаў ва ўзросце да 35 г.

Пашырэнне выробу фарбаў у БССР

У розных мясцовасцях БССР ёсць пласты фарбавых рудаў, пяску і гліны. Большая частка гэтых рудаў знаходзіцца ў раёнах ракі Сожы і Дняпро.

Вялікае скапленне фарбавых рудаў і пяску знаходзіцца ў раёне Лоева (Гом. акругі) і інш. вэсак. Там ішчэ ёсць каштоўныя гліна, якую можна скарыстаць на выроб чараніцы, злінкера і агнятрывахай пэгам. У Лоеве ўжо 20 год працуе завод «Краскоцэт», які вырабляе з мясцовага сыру фарбы і на гэтым свай прадукцыі нават канкуруе з заграічнымі фарбамі. Асабліва высокая цэніцца французская охра, што выпускаецца заводам, якая

Гандаль у ленынскія дні

Адміністрацыйны аддзел разам з акругандлем распрацаваў праект абавязковай паставы аб гандлі ў Менску 22-га студзеня і напярэдадні. Згодна прэекту ў нядзелю, 20-га студзеня дазваляецца гандаль у тых крамах, якія маюць выхадны дзень у нядзелю.

21-га студзеня ўсе крамы за выключэннем прадуктовых павінны быць зачынены ад 6 гадзіны ўвечары, а прадуктовыя з 8 гадзін.

22-га студзеня будуць адчынены ад 9 да 5 гадзін наступныя дзённыя крамы: МЦРК №№ 40, 39, 6, 11, 24; працкалектывы пекароў №№ 2, 8, 1; інвалідная арцель „Перамога“ № 5.

Ад 9 да 12 раніцы адкрыты для продажу малан: магазны МЦРК, што гандлююць малеком, крама № 4 арцель „Перамога“, крама № 2 калёні „Зорка“ і крама фермы „Прыдука“.

У панядзелак 21-га студзеня сталойкі, піўныя, закусачныя, зачыняюцца з 6 гадзіны ўвечары за выключэннем сталова МЦРК і транспартнага спажывецкага таварыства, які адчынены ў звычайнай гадзіны.

Ва аўторак, 22-га студзеня, адчынены ад 9 да 6 гадзін сталойкі МЦРК № 1, 2 і 6 і ад 9 да 12 гадзін сталойка МЦРК № 8.

Захворванні грыпам зьявляюцца

У зьвязку з палешаньнем вавор'я, эпідэмія грыпу пачала зьявляцца. Пацвержэньне хворых на больш 30 чалавек у дзень.



Работніца Баршай (пацярпеўшая)

Допыт Тулякова, Красьненскага і Ніцьеўскага

Учарашняе ранішняе пасяджэньне суду пачалося з допыту абвінавачанага Тулякова. Апошні працягвае сыстэму адказаў папярэдніх падсудных. На запытанні суду, ці мелі месца зьдэскі над Баршай — адказвае:

— Ня было, нічога ня бачыў. — Ну, а пры вас лягаліся ў гладзільным цэху, у час адпачынку «балаваліся»? — пытаецца старшыня суду.

— Пры мне ня лягаліся, пры мне не балаваліся.

Высьвятляецца, што Тулякоў аараз жыўе ў свае сястры—сялянкі за тры вярсты ад заводу. Сам ён ня так даўно прышоў на завод з вёскі. Гаворыць, што няпісьменны і што можа толькі расьпісацца.

Суд імкнецца выявіць узровень сьведомасці і развіцьця падсуднага, 19-гадовага хлапца.

— У вас на заводзе камсамольская ічэнка была?

— Здаецца была...

— А камсамольцы на заводзе былі?

— Толкам ня ведаю. Тулякоў наогул імкнецца як мага менш таварышчэсьці ўстаць тата, што ня мае дачынення да самой працы на заводзе. Бацька, каб не сказаць лішняга.

— Газеты чытаеце?

— Некалі. 5 гадзін працую, потым дадому і спаць.

Перад канцом допыту на запытанні суду, ці чытае абвінавачаныяні, Тулякоў адказвае:

— Часамі чытаю. Аўдыторыя, памятуючы заяву падсуднага аб тым, што ён няпісьменны, пасьмейваецца...

Мініцыйнэр Красьненскі, які дапытваецца пасьля Тулякова, расказвае, што ён выпадкова падаў у гладзільны цэх (шоў паглядзець, якая гадзіна). Там ён застаў групу ў складзе Тачыліна, Грузьдэва, Ніцьеўскага і Баршай, якія сьмяяліся. Баршай і Грузьдэву былі аблітыя вадой. Хутка зайшлі два рабочыя йўрэй, якія запыталіся ў яго:

— Чама вы дэзваляеце абліваць вадой?

Красьненскі на гэта адказаў, што

— Кожны хяпчук ведае, што тое саветская ўлада.

Мініцыйнэр Красьненскі—кандыдат партыі, служыў у Чырвонай арміі, але адтуль быў звольнены па хваробе, потым папаў на завод, адкуль хутка быў накіраваны ў Бабруйск, бо быў хворы на сухоты ў другой стадыі. У грамадзім і партыйным жыцьці заводу «Кастрычнік» амаль ніякага ўдзелу ня прымаў.

Падсудная Ніцьеўская адзіная абвінавачаная, якая пацярпела рад фактаў, паданых у абвінавачаным заключэньні, і малое наогул вельмі яркарава карціну бытавых умоў на заводзе.

Ніцьеўская прызнае сябе часткова вінаватай.

— Я,—кажа яна,—наглядала такі выпадак: Тачылін, Грузьдэў і Баршай дужаліся і павалілі апошняк на падлогу. Каб абараніць Баршай, я і абліла ўсіх вадой.

Шум і крыкі заўсёды чутны былі ў гладзільным цэху.

Тачылін і Грузьдэў падымалі спадніцу Баршай.

— Ці лічыце вы Баршай ненармальнай?

— Я не знаходжу, што яна ненармальная, але яна мала развіты чалавек.

Падсудная пацвярджае, што на

„Ненармальная“

З далейшага допыту падсудных усё больш яркарава высьвятляецца малюнак глухага застойнага быту на шкляной гуде «Кастрычнік». Пасобныя рабочыя, якія сядзяць на лаўцы падсудных, «блестяць» аб гэтым сьведчаць.

Малады рабочы Грузьдэў нават «ня ведае», ці пойдзе ён абараніць саветскую ўладу ў выпадку нападу ворагаў. Напманаў Грузьдэў адносіць да катэгорыі працоўных.

Кандыдат партыі заводзкі мініцыйнэр Красьненскі—у мінулым добраахвотнік Чырвонае арміі—ня можа адказаць на самыя простыя пытаньні з палітграматы. Ён доўга запінаецца на прапановы грамадзкага абвінавачаньня вызначыць свае адносіны да йўрэй рабочага і да йўрэй напмана. Самас слова «напман» ён тлумачыць адным словам: «бандыт».

19-гадовы рабочы Тулякоў ня ведае дакладна ці была на заводзе



Абвінавачаная Ніцьеўская

шла на завод, дык там усё так гавораць, не адрозьніваюць. І яна таксама рашуча абярэае працягненне абвінавачаньня ў антысэмітызме.

Ніцьеўская малое Баршай «ненармальнай», «прыдуркаватай», лёгкамыйснай дэўчыннай, якая сама давала повад да зьдэстаў.

Падсудны Пчолкін—камуністы і загадчык цэхам—характарызуе Баршай, як дрэнную работніцу:

— Яна груба абыходзіцца са шклом.

І ён таксама не абмінуў, кап не зрабіць наёмк на лёгкамыйснасьць Баршай:

— Прыходжу аднойчы у цэх, а яна ўглядаецца на мяне і кажа: «прыгожы маленькі»...

Словам, пад канец допыту падсудных стваралася ўражаньне ў тым, што сама Баршай вінавата ў дрэнных адносінах да яе,—адносінах якія ня маюць нічога супольнага з антысэмітызмам.

У вышэйшай ступені цікавым для справы было выступленьне самой Баршай

Гэта маленькая дачка мостачковага шаўпа, закрытая да вачей чорнаю хуткаю, аказалася не такою «дурочкаю», якою яе прадставілі на судзе.

Яе прастадушная, шчыра прамова (расказ праз перакладчыка) была вяселуханая з самаю глыбокаю ўвагаю і шчыра прамоўленаю заўвагаю. Гэта прамова адразу рассьеяла ўсе хітрыкі праціўнікаў.

Гэта было апавяданьне аб грубых зьдэсках над безабараннаю дэўчынаю, якая балася расказваць нават сваім сваяком аб тых ганьбачых зьдэсках, якія яна сьметаматычна пераносіла на заводзе. Усё «віна» гэтае дэўчыны заключалася толькі ў яе забітасці, у няўменні выказаць сваё сэрцу на агульна-прынятай мове.

Яе прамова яшчэ ня скончылася. Але ва ўсёкага, хто яе слухаў, не магло быць ніякіх сумньняў у яе справядлівасьці.

І гэта прамова вызначыла рашучы пералом у ходзе судовага сьведчтва.



У першым радзе справы налева трое збаронцаў: т. т. Фрыдман, Козан, Рудзінаў. За імі падсудныя: крайні злева Тачылін, Ніцьеўская, Тулякоў, Сла джоў, Красьненскі.

важлівым панамі... та народу, што накіпілася... «Акрамя», у якой бы форме гэта ня выказалася, гэта заўсёды вейкае зьяўважучае выключнае, адзі-леннае, адвод.

Але вось мы гэтымі дзямі у Мен-ску пачулі гэта «акрамя», праўда, русім з другога боку. Гэта зьяўва-жучае «акрамя» была сказана па адрасе цэнтральнага органу ЦК КП(б)Б—газеты «Зьвязда».

— Акрамя «Зьвязды»!

І аўтарства гэтага «акрамя» пале-жыць адказнаму сакратару Менска-

Мы заікаваліся... тав. Пасынкоўскага, а... чынаю яго. На наша запытаньне па тэлефону т. Пасынкоўскі зрабіў нас-ку і выставіў свае матывы. Восі дзі.

Перш за ўсё—заявіў Пасынкоўскі—пастанова гарсавету аб сысьсах вы-баршчыкаў разьлічана на інфарма-ваньне адтыву-заўкомаў, мясцомаў а «Зьвязда»-ж для гэтай мэты не падыходзіць...

Далей—яшчэ лепш. Пасынкоўскі задыў, што ён разьмеркаваў копіі

Нашы чытачы—шматлікі партыя-ны, прафсаюзныя рабочы і селянскі актыў—прытрымліваюцца іншай дум-кі і знаходзяць, што «Зьвязда»—бесьць баявы орган КП(б)Б, пры да-памозе якой яны вядуць перамож-нае будаўніцтва.

Нас цікавіць пытаньне—ці сал-дарыўцамі старшыня гарсавету тав. Яцкевіч і ўвесь праэдыум з падоб-ным учынкам т. Пасынкоўскага?

вадой? Чаму вы дазваляеце абліваць вадой? Красьвенскі на гэта адказаў, што ён ня бачыў, як аблівалі вадой і што яму ніхто на гэта ня окардыся.

Ці вьдэкаліся над Баршай ці не, ён ня ведае.

— Як вы думаеце,—пытаецца суд у падушных—ці не прыкладваюцца папярэднія абвінавачаньня, калі яны гавораць, што ня ведаюць, што такое савецкая ўлада?

прымала пагоў у дзесь у гра... дзейнасьці, падушная адказае:

— Часу ня было. 8 гадзін адпра-цуюсь, а пасля трэба працаваць у га-спадні, у якой жывеш на квате-ры. Інакш у кватэры прагоняць. По-тым трэба за лідэра паглядзець, дзе-ж тут вучыцца і клуб наведаць.

Суд абвінавчае ранішнее пасл-джэньне закрытым і сканчэньне до-пыту Ніцыеўскай пераносіцца на вьчэрняе пасяджэньне.

«Кады», «маскаль» ці «жыд», в яго пункту гледжаньня нічоў не абід-няцца назвы.

Падушная работніца Ніцыеўская расказвае:

— Раней я ведала, што сло-ва «жыд» зьдэважачае, а калі пры-

ПАВЕДАМЛЕНЬЯ

Нлюб імя Карла Маркса

— Сьвільна кіно—«Булет Батыр» — гістарычныя кінофільмы. Пачатак а 8 і 10 гадз. увеч. Выклікаецца І рфу-па дружыны парадку.

3 17 студзеня пачынаецца сьпіё на армянзямля шахматна - шахматны турніры клубу. Запіс—штодня а 7 з пал. да 10 гадз. увеч. у шахм-ша-матным пакоі № 3, уваход з вуліцы К. Маркса.

А 7 гадз. занятыі туртца 130, а 10 гадз.—заняткі спартыўнага турт-ка.

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сьвільна сьпек-такля у Белархржэстатры для чле-най саюзу працасаветы (балетны вь-чар). Застаўш. білеты ў хась тэатру ад 6 г. увеч.

— У пятніцу, 18-і, сход клубных упойнаважачых, масавай камітэй і стараст туртцаў а 7 гадзін увеч-чары.

Раздаюцца білеты на вьчар прале-тарскай літаратуры (субота, 19-і). Вьступленьне БелАППа і наста-ноўка «Босья на сьпіішчы».

— ДА ВЕДАМА АСЬ ІРАНТАУ НАВУЧАЛЬНЫХ І НАВУКОВЫХ УС-ТАНОУ Г. МЕНСКУ. ЦБ скажыці на-вучава працаўнікоў скажыца на ча-цьвер, 17-і г. г., ройна а 6 гадз. увеч. у клубе навуковых працаўнікоў (Ка-муністична, 17) вульым сход усіх асьпірантаў навуковых і навукальных установаў г. Менску для абраньня кандыдатаў у асьпіранцкую камітэй пры сь. и. и.

— АПА Менхржэстатры наведамаля усіх слухачоў і настаўнікоў ВОПШ, што занятыі ў школе як аб'яднанай, гэтак і на прадырмьствах пачнуць-ца 18 студзеня 1929 г. а 7 гадз. увеч-чары.

— У пятніцу, 18 студзеня г. г., а 6 гадзін увечары ў памяшканьні залі пасяджэньняў ЦПСБС (Плян Вал, Дом Працы, 2 паверг) скажыца на-шыранае пасяджэньне Менхржэстату бьзбожыкаў, на якое запрашаюцца: член часовага савету СБ, сакратары ячэек СБ, заводчыкі культадзэ-лаў усіх ЦП прафсаюзаў, ападыкі клубаў г. Менску і таварышы, якія прымаюць актыўны ўдзел у шьвэдз-най антырэваліўнай прапагандзе.

— У чацьвер, 17 студзеня г. г., а 6 гадз. увечары ў памяшканьні Фрун-зэўскага РК КП(б)Б аўдэсцыя чар-говы пьшум рай ому сьмьсна з сак-ратарамі ячэек КП(б)Б Фрунзэўска-га раён.

Парадак дня:

1. Зацьвэрдыцьне пьшу працы РК.
2. Аб задачах партарганізацыі на перльбарчай кампэні гарсавету.
3. Зацьвэрдыцьне прамаколаў бю-ро РК аб прысьме ў кандыдаты і пе-раводзе ў члены партыі.

— У пятніцу 18-і-29 г. у памяш-каньні Партгабінэту (малая зала) а 7 г. увечары аўдэсцыя кансульта-цыя т. Яцкевіча на тэму: «Як пабу-даваць даклад аб працы Гарэзко-га савету».

На кансультацыю, впрача вылуча-вых дакладчыкаў, запрашаюцца ўсе члены Гарсавету-рабочыя з прад-прыемстваў.

— Пачынаючы з 17-га студзеня г. г. у памяшканьні партгабінэту (пакой агітацыі) будзе адьбывацца кансультацыя для індывідулаў-агіта-тараў на тэму «Як паставіць агіта-цыю на прадпрыемстве, каб уцр-нуць у справазалчныя выбарчыя сходы 100 проц. выбаршчыкаў».

Кансультацыя будзе праводзіцца па чацьвэртх, суботах і панадзель-ках ад 7-9 гадз. увечары.

С. Е. Н. Ы. Н. Я. З
УТЭАТРЫ, КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
(ЧАЦЬВЕР, 17 СТУДЗЕНЯ) — (для саюзу працасаветы)
БАЛЕТНЫ ВЕЧАР Пачатак а 8 гадз. увечары.

КІНО-ТЭАТР
Культура А

КІНО
ЦЫРВОНАЯ ЗОРКА Я

КІНО
ІНТЭРНА-ЦЫЯНА Я

КІНО
ПРАЛЭТАР Я

1-шы дзівячы кіно-тэатр

ЮНЫ ПЯНЭР

КІНО
СПАРТАК

Ад аўторка, 15-га студзеня
Мастаці баявін
Мейжрабном-фільм. Масква—Прамэтэус Бэрлін.
„САЛАМАНДРА“
У галоўн. роі Бэргігара Гэтцке.

Ад аўторка, 15-га студзеня
„Сапраўдны джэнтльмэн“
Звыш праграмы—КІНОХРОНІКА Белдзяржкіно № 47

Ад аўторка, 15-га студзеня
1) „А ПОШВІ РЭЙС“
2) „КАХАНЬНЕ І СПОРТ“

1) „Браняносэц Пацёмкін“
2) „АСЯ“
Пачатак а 7 гадзін.

„Вася Рэфарматар“
у 6 частках.
Кош-білету 10 кап.

Звыш праграмы гастролі вядомых юмарыстых-сатырыкаў
БРОУНТАЛЕЙ (папаша і сын) Вьчар юма-ру і сьмьку!
На працэс аб 3.000.000 у 6 ч.
У галоўнай роі ІГАР ІЛЬІНСКІ.

ГОСИЗДАТ РСФСР. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1929 ГОД
НА КНИЖНОМ ФРОНТЕ
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА, 4 номера в месяц.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГЛАВПОЛИТПРОСВЕТА
2 НОМЕРА В МЕСЯЦ.

На книжном фронте ставит своей задачей обобщение, систе-матичку и разработку методов и форм продвижения книги в городе и деревню

На книжном фронте освещает важнейшие вопросы книготор-говой практики; экономичку книжного дела

На книжном фронте организует сеть книготорговой сети, подымае квалификацию книжника и т. д.

На книжном фронте обслуживает всю армию книжных работ-ников, книжный актив, педагогов, библи-отекарей, публичек, политпросветчиков, работников клубов и культотделов профсоюзав, ячэек общества друзей книги и т. д.

На книжном фронте дает в каждом номере информацию о вышедших и печатающихся книгах и журвалазах по всем отраслям звания с полным библиографическим описа-нием и подробными аннотациями

На книжном фронте дает большую книготорговую хроніку по СССР и за границей, хроніку библн-отечной жизни, календарь важнейших революционных и лите-атур-ных событий.

На книжном фронте уделяет большое внимание изучению за-просов читателя. К участию в журнале привлекаются специалисты книжного дела.

На книжном фронте самый дешовый и доступный журнал, ко-торый должен быть в каждой библиотеке и у каждого книжника.

условия подписки: на год—3 руб., на 6 мес.—1 р. 50 к.

ЦЕНА НОМЕРА—15 КОП.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
МОСКВА, Ильинка, Богоявленский, 4. Тел. 2-24-17.

Рекомендательный бюллетень является необходимым по-собием при комплектовании библиотек и подборе ассортимента книжными магазинами.

Рекомендательный бюллетень дает в каждом номере до 300 названий книг с пол-ным библиографическим описанием и аннотациями, с краткими критическими и методическими замечаниями и с условными рекомен-дательными пометками Библиографического отдела ГИИ.

Рекомендательный бюллетень освещает вновь выходящую литературу всех издательств для города и деревни.

Рекомендательный бюллетень в 1929 г. дает аннотирован-ные рекомендательные спис-ски и важнейшим кампаниям.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКА НА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ:
на год—2 р. 40 к., на 6 мес.—1 р. 20 к.

Розничная цена 10 коп.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ „НА КНИЖНОМ ФРОНТЕ“
с приложением рекоменд. бюллетеня: на год—5 р., на 6 мес.—2 р. 50 к.

ЦЕНА НОМЕРА 25 КОП.

Подписка принимается:
Всесоюзного контрагентства печати, а также во всех почтовых и телеграфных конторах и у письменосцев.

Периодсектором Госиздата (Москва, Ильинка, 3-П), в магазинах, киосках и провинциальных отделениях Госиздата, у уполномоченных, снабженных соответствующими удостоверениями, во всех киосках конторах и у телеграфных конторах и у письменосцев.

Цэнтральны Камітэт Беларускага т-ва Чырвонага Крыжу
А Д Ш У К В А Е:

1. ТРОЦКУЮ АНАСТАСІЮ для атрымання спадчыны пасля сьмерці САМА ТРОЦКАГА і малзкай арміі.
2. Сьвількоў РЫЗІПА (РАЗАНОВА).
3. ФАРАН ЮЛІЮ—для атрымання спадчыны пасля сьмерці ў амэрыканскай арміі Фарама Івана.
4. ПАЛЭШЧУК ПАРАСКЕВУ—удзелу Палэшчука Марка, памаршага 11-га мая 1928 г. у Пьш-Ерку, для атрымання спадчыны.
5. РОМЕК ЦІНІЮ (АКСІНЬІЮ)—жонку Ромека Аляксей—спадчына.
6. ГЖЭНІЮК ІВАНА—белыкі Гжэніюка Браніслава для атрымання страхавой прэміі за забігата ў амэрыканскай арміі сына.
7. ДАВЫДАВА ІУСІФА ПЯТРОВІЧА.
8. ЛІШЧЫКА МІХАІЛА.
9. ДЗЬМІТРЫЕВЫХ Зынаіду і Веру Аляксандравых.
10. НІКАЛАЕВЫХ Івана, Ольгу і Анастасію.
11. КАЗУЛІНА ІЗРАІЛЯ—актывістэца сваямі.

Просьба да усіх грамадзян, якія ведаюць аб месцазнаходжэньні памяшкань асоб, панадаць ЦК Бел. т-ва Чырвонага Крыжу па адрасе: Менск, вул. Карла Маркса, № 3.

КАЖДОМУ оветскому, торговому, кооперативному работнику необходимо быть подписчиком **БУХГАЛТЕРСКИХ КУРСОВ НА ДОМУ**

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ

Продолжительность курсов 8 месяцев. Прием производится круглый год. На курсы принимаются лица от 16 лет с образованием 4 групп семилетки

Со окончании курсов выдаются установленные **СВИДЕТЕЛЬСТВА**

Плата за первый месяц 5 р., а остальны по 4 р. в месяц, перево-димо в начале каждого месяца по адресу: Минск, Всеобанк, току-щий счет № 682, а поарботные условия высылаются за две десяти-новочечные марки

О запросах обращаться: Минск, Всеобанк, ЗАОЧНЫМ КУРСАМ

САТИРА И ЮМОР
В. СЕРЕННИКОВ.
Сборник лучших сатирыч. и юмор. гроев. прозаі. и вьсв. врем. для чтен. и деклам. 330 стр., 2 р. 35 ко. в пер-регл. с перес.

МОСКВА, ул. Герцена, 31-29 Кооп. Т-ву „СОВРЕМЕНИК“.

135 фокусав—забав занимат. опытов в клубе и дома по кн. А. Шырлова „Физика в развлечен.“. Рекоменд. ГУС’ом. 138 стр., 188 рис. Цена 1 р. 75 к. с пересылкой.

МОСКВА, ул. Герцена, 31-29 Кооп. Т-ву „СОВРЕМЕНИК“.

ЗГУБЛЕНЬ:

- 1) Два ваксажыны бляны,
- 2) пасьведчаньне на імя стар-шыні праўд. Вальберовіцкага спаж. т-ва т. Суслэ А.

Лічыць неспраўднымі.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты лічыць неспраўднымі:

Паспарт № 81 Барыша Л. П., выд. Менскай міліцыяй 976

Чэвск. кв. Варабей В. П., выд. саю-зам Пархарч 971

Кааперат. кніжка № 9437 Кабакова М. Л., выд. МЦРК 972

Камсамоўскі білет № 19849 Хажыні-кавай А. А., выд. Аршанскім АК ЛКСМБ 973

Кааперат. кніжка Патавчык Ф. А., выд. МЦРК 974

Кааперат. кніжка № 14949 Клейнтон Е. А., выд. МЦРК 975

Студ. пасьведч. Крайніва В. Л., выд. БДУ 976

Кааперат. кніжка Шыфрын Г. І., выд. МЦРК 977

Кааперат. кніжка № 20814 Татус Х. Г., выд. МЦРК 978

Кааперат. кніжка Гейсэр Э. І., выд. Мен-акстрахавой 979

— У пятніцу 18-і-29 г. у памяш-каньні Партгабінэту (малая зала) а 7 г. увечары аўдэсцыя кансульта-цыя на тэму: «Як пабу-даваць даклад аб працы Гарэзко-га савету».

На кансультацыю, впрача вылуча-вых дакладчыкаў, запрашаюцца ўсе члены Гарсавету-рабочыя з прад-прыемстваў.

— Пачынаючы з 17-га студзеня г. г. у памяшканьні партгабінэту (пакой агітацыі) будзе адьбывацца кансультацыя для індывідулаў-агіта-тараў на тэму «Як паставіць агіта-цыю на прадпрыемстве, каб уцр-нуць у справазалчныя выбарчыя сходы 100 проц. выбаршчыкаў».

Кансультацыя будзе праводзіцца па чацьвэртх, суботах і панадзель-ках ад 7-9 гадз. увечары.

Адзнамы рэдактар ЯН. АСЬМОУ
Менск, Галоўлітбел № 593